

Пасіянарнасць герояў веры Залатога веку Беларусі

У Велікодны дні варта ўгадаць новае навуковае даследванне ў галіне кніжнай культуры і біблейскай. Католікі, праваслаўныя і пратэстанты, пачынаючы з XVI ст., натхняліся Берасцейскай Бібліяй, выкарыстоўвалі яе ў набажэнстве, захоўвалі ў сваіх бібліятэках, выкарыстоўвалі ў навуковай і адукацыйнай практицы.

Арганізатор факсімільнага ўзнáлення Берасцейскай Бібліі, кандыдат культуралогіі Але́сь Суша пашырыў сваё даследванне гэтага выбітнага кніжнага помніка. Манаграфія "Асэнсаванне шэдэўра" выйшла напачатку года і была прадстаўлена на XXVII Міжнароднай кніжнай выставе-кірмашы.

Выданне ўключае вынікі комплекснага навуковага даследавання Берасцейскай Бібліі 1563 г. - сапраўднага шэдэўра айчынай і сусветнай культуры. У кнізе апісаны абставіны стварэння і бытавання гэтага кніжнага помніка, асэнсавана яго значнасць як твора мастацтва, паліграфічнага шэдэўра, рэлігійнай каштоўнасці, літаратурнай і навуковай працы нашых продкаў паказаны непаўторныя рысы самага вялікага выдання Беларусі XVI-XVIII стст.

У новым, пашыраным выданні "Асэнсаванне шэдэўра" аўтар знаёміць з выбітнымі асобамі XVI стагоддзя, якія прысвячалі час перакладу Бібліі, кнігавыдавецкай справе на тэрыторыі Беларусі, распаўсюду хрысціянскай літаратурныі і навуковай працы нашых продкаў паказаны непаўторныя рысы самага вялікага выдання Беларусі XVI-XVIII стст.

Навукоўцам рухала гарачае імкненне данесці да чытачоў і замацаваць у грамадскай сведомасці звесткі пра выбітных асветнікаў, рэдактараў і выдаўцоў, майстроў кнігавыдавецкай справы эпохі Рэнесансу і Рэфармацыі, якія дзейнічалі на нашай зямлі.

Сярод іх ярчай зязе постаць ваяводы Віленскага, найвышэйшага маршалка і канцлера ВКЛ, мецната, старасты і фундатара берасцейскай друкарні Мікалая Радзівіла Чорнага, які выдатковаваў на пераклад Бібліі больш за 3000 дукатаў.

Са старонак кнігі паўстаюць такія асобы, як Бэрнард Ваявудка, Цыпрыян Базылік, Станіслаў Мурмэллюс. Аўтар апісвае абставіны іх жыцця і дзейнасці, прыбыцця ў горад над Бугам. Пра Цыпрыяна Базыліка чытага даведвае ён пра таленавітага перакладчыка, паэта, выдаўца нотнага зборніка Берасцейскага канцыяналу. Сярод герояў з'яўляюцца таленавітыя рэдактары і выдаўцы, майстры Берасцейскай друкарні.

Асаблівую ўвагу аўтар надаў перакладчыкам Берасцейскай Бібліі, вядомым у Еўропе тэолагам, грамадскім і царкоўным дзеячам Францыску Станкару, Георгу Шоману, Якубу Любоўльчыку, Сымону Заку, Марціну Кравіцкаму, Андрэю Тшацецкаму.

Перакладчыкі Берасцейскай Бібліі выпрацавалі новую методыку працы з тэкстамі Бібліі на арыгінальных мовах. У выніку тэкст галоўнай кнігі хрысціянства быў асучаснены, набліжаны да мовы і разумення жыхароў ВКЛ і Польшчы, ён застаўся вельмі блізкім да арыгінала па змесце, вобразным і эмацыйным выразам. Чытага атрымлівае пашыраную інфармацыю пра Берасцейскую друкарню і пра творы, якія там выдаваліся. Шмат захапляльных старонак прысвечаны духоўнаму і культурнаму жыццю Берасці, дзе гуртаваліся сілы інтэлектуалаў з ВКЛ, замежных філосафоў, творцаў, багасловіаў. Адсюль ішла камунікацыя з вядомымі мысліарамі, грамадскімі дзеячамі ў Жэневе, Базэлі, Кракаве, Карагодзіцкім, Вільні.

У даследванне ўключаюцца падрабязная інфармацыя пра асобнікі Берасцейскай Бібліі ў свеце, якія захоўваюцца ў расійскіх, літоўскіх і украінскіх, кнігасховішчах, а таксама на Беларусі, прасочваючыя шлях распаўсюджуцца кнігі.

Пасля выдання каштоўнай кнігі стала адным з лепшых падарункоў для паважаных грамадзян Польшчы і ВКЛ, а таксама найбольш вядомых людзей Еўропы, кіраўнікоў шэрагу краін. Дзякуючы падобным падарункам Берасцейская Біблія трапіла ў каралеўскія, княжацкія і прыдворныя бібліятэкі многіх краін свету, дзе захоўвалася на працягу многіх стагоддзяў як




Але́сь Суша

Асэнсаванне шэдэўра



Берасцейская Біблія



каштоўныя рарытэт. Асобнікі кнігі захоўваюцца ў Расійскай дзяржавай і нацыянальнай бібліятэках, Бібліятэцы імя Рублеўскіх Літоўскай акадэміі навук, у Бібліятэцы Віленскага ўніверсітэта і іншых, зберагаюцца ў шэрагу бібліятэк Украіны як важная культурная каштоўнасць.

У кнізе А.А. Суша адзначыў, што Берасцейская Біблія ўпэўнена сведчыць пра ўклічанасць айчынай культуры ў сусветны працэс - як у час свайго стварэння, так і ў наш час. Пры падрыхтоўцы кнігі і яе распаўсюдзе М. Радзівіл Чорны і іншыя разглядалі свою працу ў кантэксле єўрапейскага духоўнага жыцця, не адзялялі сябе ад іншага свету.

Даследчыка цікавяць духоўныя, культурныя і інтэлектуальныя працэсы эпохі Рэнесансу і Рэфармацыі на Беларусі, а таксама і якія сучасныя падзеі. Злучае ўсе ланцужок паміж слаўнімі вычынамі дзеячаў Залатога веку Беларусі і сёняшнімі культурнымі працэсамі, каб сучаснікі моглі ўзбагаціца скарбамі мінуўшчыны, узніцца думкамі і памненнямі да ўзору асобы, якія тварылі ў тых часах.

Праз шэраг папярэдніх глыбокіх і грунтоўных прац аўтара, прысвячаных Тураўскаму Евангеллю, Бібліі Францішка Скарыны, Буквару 1618 года і іншым шэдэўрам, становіща зразумелым, што гісторыя беларускай кніжнай культуры з'яўляецца полем, засяянym сапраўднымі дыяментамі.

Новае даследванне "Асэнсаванне шэдэўра" каштоўнае яшчэ і тым, што ў ім як у факсімільным узнáленні "Кніжнай спадчыны Францішка Скарыны", у новай кнізе захоўваюцца арыгінальныя аўтарскія прадмовы фундатара Берасцейскай Бібліі - князя Мікалая Радзівіла Чорнага. Праз яго пальмірны стиль, старанасць і рупнасць чытача крана Ласка Божая, хвалюе грамадзянская пасіянарнасць. Святое Пісанне гаворыць пра контактаванне з духамі праведнікаў, які дасягнулі дасканаласці. Менавіта так і адбылося з аўтарам новага даследвання. Паходня, запаленная пяць стагоддзяў таму, зязе яркім святым.

Выданне ўключае вершаваны тэкст,

прадмову Мікалая Радзівіла і "Суму ці кароткае апісанне ўсяго Святога Пісьма".

"Хрыстос прыйшоў у свет, каб мы праз Яго асвячаныя і ачишчаныя ад граху, насладзіўшыся добрымі учынкамі паводле Яго волі, свободна слышилі Яму ў справядлівасці і святасці ўсе дні нашага жыцця".

Эла Дзвінская.



На здымку: 1. Аўтар даследвання А.А. Суша.

На малюнках:

2. Андрэй Тшацецкі, дзеч Рэфармацыі Польшчы і ВКЛ, пісьменнік, выдавец, перакладчык; 3. Мікалай Рэй, паэт і грамадскі дзеяч эпохі Рэнесансу; 4. Імператар Максіміліян II, адзін з першых уладальнікаў Берасцейскай Бібліі.